

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 153 (6129) 4 ліпеня 1938 г., панядзелак ЦЕНА 10 КАП.

ВА УСЕУЗБРАЕННІ СУСТРЭЦЬ УБОРКУ СТАЛІНСКАГА ўРАДЖАЮ

На сацыялістычных палях нашай радзімы наступнае самая гарачая і радасная пара. Даспяваю сталінскі ўраджай. Каласная вёска пажынае багатыя плады сваёй ударнай працы. У паліўных раёнах Савецкага Саюза пачалася ўборка. Хутка пачнецца ўборка хлябоў і ў нашай рэспубліцы. З усіх раёнаў Савецкай Беларусі прыходзяць радасныя весткі аб чаканым выдатным ўраджай.

З усіх сілаў выдзіваюцца перавагі сацыялістычнага земляробства. Высокі ўраджай—не выпадак. Ён—вынік велізарнай дапамогі партыі і ўрада, штодзённых клопатаў таварышаў Сталіна аб беларусым народе. Вагаты ўраджай—вынік ударнай работы калгаснікаў на сацыялістычных палях, вынік узброенасці сельскай гаспадары перадавой машынай тэхнікай.

Роля ўборачнай і далейшым арганізацыяна-гаспадарчым умацаванні калгасаў, у арганізацыі далейшых перамогаў калгаснай вёскі агульнавядома. Паспяховае правядзенне ўборкі ўраджая набывае асабліва вялікае палітычнае і гаспадарчае значэнне для Савецкай Беларусі. У сваім выступленні на ўсебеларускай нарадзе зямельных работнікаў сакратар ЦК ВКП(б) тав. Андрэй Гаварыч:

— У Беларусі ёсць поўная магчымасць у гэтым годзе забяспечыць вынічнае павышэнне кошту прадукцыі калгасніка. Можна навука сказаць, што калі вы як след арганізуеце ўборку, то кошт прадукцыі калгасніка будзе павышаны мінімум у два разы, як у сваёй натуральнай, так і грашовай частцы.

Два дні назад апублікована пастанова Савета Народных Камісарыяў Беларускай ССР і ЦК КП(б)Б «Аб ўборцы ўраджая 1938 года». Выходзячы з пастановаў саюзаў урада ад 23 чэрвеня, СНК БССР і ЦК КП(б)Б вызначылі канкрэтныя задачы зямельных органаў, партыйных і савецкіх арганізацый рэспублікі ва ўборцы ўраджая.

Паставіла СНК БССР і ЦК КП(б)Б ў якасці канкрэтнай праграмы барацьбы за ўборку ўраджая ў мажымальна кароткія тэрміны. Яна мабілізуе калгаснікаў, работнікаў МТС і саўгасаў, усіх работнікаў сацыялістычнага земляробства на паспяховае правядзенне ўборкі, абмалоту, хлебнаставак, на ўборку без страт і добрае захаванне ўраджая. Паставіла вызначаныя канкрэтныя меры прымянення па ўборцы ўсіх асобных сельскагаспадарчых культур.

Нашы партыйныя арганізацыі абавязаны павышаць, каб паставіла гэтая стала адбыцца ўсіх калгаснікаў.

Поспех ўборкі ў першую чаргу будучы вырашаны жыццём людзей, правільнасцю іх арганізацыі і расстаноўка. Да пачатку ўборкі кожны калгаснік, трактарыст, камбайнер, ільначэрабільчык, машыніст малатарні, кожны, хто так або інакш прымае ўдзел ва ўборцы, павінен ведаць сваё рабочае месца.

Кожны калгас, брыгада, звяно, кожны калгаснік павінен дасканала ведаць план ўборкі. Ні адзін калгас, ні адна МТС не здолеецца з поспехам правесці ўборку без сур'янага, загадзя правядзенага, плана. Справа ідзе аб такім плане, які з'яўляецца творчасцю і адбыткам кожнага калгасніка, план, які канкрэтна вызначае ролю кожнай машыны, аграгата, кожнага калгасніка.

Асабліва ўважлівае ўважэнне павінен даваць у гэтым годзе ўраду і партыі, што адразу «набягае» многа работ, у адзін і той-жа час высіпае многа культур, і кожная з іх павіна быць убрана саеачасова.

СНК БССР і ЦК КП(б)Б у сваёй пастанове абавязваюць партыйныя, савецкія і зямельныя арганізацыі абласцей і раёнаў у двухдзённым тэрміне распрацаваць і даслаць да раёнаў, а раёнам у такі-ж тэрмін даслаць да калгасаў планы ўборкі ўраджая, забяспечыўшы поўнае выкананне планаў ва ўстаноўлены тэрміны.

Навуку што амаляе ва ўсіх раёнах рэспублікі планы ўборкі да калгасаў не даслаць. Гэты буйнейшы недахоп треба звесці неадкладна.

Задачы паспяховага правядзення ўборкі патрабуюць карэннага паліпавышэння работы зямельных органаў. Каб суздзіць аб якасці кіраўніцтва Наркмазема рэспублікі падрыхтоўкай да ўборкі, даволі сказаць, што тут нават нічога не ведаюць аб тым, колькі адрамантавана трактараў, як і ведаюць нічога аб якасці рамонту камбай-

наў. Няма яшчэ ў Наркмазе Беларусі сапраўднай барацьбы за ліквідацыю выніку шкодніцтва ў сельскай гаспадарцы.

У БССР створаны вобласці, арганізаваны кіруючыя абласныя ўстаноў. Якое-ж становішча з абласнымі зямельнымі арганізацыямі? Іх апарат фактычна яшчэ не створан. Апарат Палескага абласнога зямельнага ўпраўлення, напрыклад, не ўзмацняўся больш чым напалову. Нехапае 12 арганізоў, 7 заатэхнікаў і ветурачоў, 10 эканамістаў-бухгалтараў і інжынераў, 8 землеўпарадкаў і т. д. Не на многа лепш у Магілёўскай, Віцебскай і ў астатніх абласцях. Напрыклад, у Магілёўскай абласці няма ніводнага заатэхніка адзела, нехапае паловаў арганізоў. Абласны зямельны адзёл, замест жывой сувязі з раёнамі і калгасамі, замест апэратыўнага кіраўніцтва падрыхтоўкай да ўборкі, разнажае і перасылае ў раёны розныя шчыркуляры, якімі ўдасць забяспечвае яго Наркмазем. Па прызначэнні галоўнага арганіза Магілёўскага абласці тав. Свістунова, за цэлы месяц ён ні разу не выязджаў у калгасы. Увесь час ён заняты тэхнічнай работай у апарце абласці.

Партыйныя і савецкія арганізацыі абласцей, разам з Наркмазам, абавязаны неадкладна прыняць усе меры, каб дапамагчы абласным зямельным упраўленням на пачатку ўборкі стаць апэратыўнымі штабамі па кіраўніцтву сельскай гаспадары.

Бліжэйшыя дні павіны стаць днямі напружанай работы па поўнаму завяршэнню падрыхтоўкі да ўборкі. Работы яшчэ вельмі многа. Яшчэ не закончаны рамонт машыны. План рамонт камбайнаў на 1 ліпеня выкананы толькі на 87 проц. У Воркавіцкай, Вагашэўскай, 1-й Лепельскай, Будкашальскай, Доўскай, Бераснёўскай, Клімавіцкай, Расянскай машынатрактарных станцыях план рамонт камбайнаў выкананы толькі на 50 проц., а ў Заслаўскай, Вендаржскай, Гомельскай і Церахоўскай МТС і таго менш.

Іншы горш у рамонт ільначэрабілак: адрамантавана іх толькі 64 проц. да плана. Сенносакая, Пешамайская, Рагачоўская, Гарадзецкая, Дрыбінская, Арлоўская і многія іншыя МТС не адрамантавалі ні адной ільначэрабілак. Рэспубліка ганебна адстае у рамонт малатарна.

Трэба як можна хутчэй пакончыць з агульным разважаннямі і па-большэйшай уажацца за справу. Партыя не пацерпіць, каб з-за безаказнасці, заапаніраванні і раскіданасці асобных кіраўнікоў прымі да ўборкі без падрыхтаванага машынага парка.

СНК БССР і ЦК КП(б)Б у сваёй пастанове звяртаюць увагу партыйных, савецкіх і зямельных арганізацый на неабходнасць улічыць асаблівасці надыходзячай ўборкі і патрабуюць асабліва стараннай падрыхтоўкі да ўборкі камбайнаў, простых ўборачных і зернеапрацоўчых машынаў, чоткай арганізацыі працы на ўборачных калгасах, перамагання самацёпу і самазапалоўнасці ў падрыхтоўцы да ўборкі ўраджая.

Няма сумнення, што ў ходзе ўборкі вырастуць сотні і тысячы новых спецыялістаў. Рады отахану ўважліва ўжо сёння на сенаўборцы. Калгаснікі сельскарабей і ільчы. Камарынскага раёна, Міхалі Нікалаенка, замест норм у 0,40 гектара, скопчае за дзень на 1-1,15 гектара сенажалі. 25 чэрвеня тав. Нікалаенка скосяў 1,54 гектара. Звяно калгаснікаў сельскарабей «Леніноў шлях», Глускага раёна (звяно Янов Міхась Лыч), замест норм у 2,7 гектара скосяла за дзень 9,08 га. Дзесяткі перадавых калгасцаў рэспублікі на аснове сацыялістычнага сапарніцтва канчаюць сенаўборку. Аднак, партыйныя арганізацыі яшчэ вельмі нельгаставка кіруючы сацыялістычным сапарніцтвам.

Выкарыстанне палітычных ўдзельнікаў калгаснай вёскі, па-большэйшкю разгарнуць сацыялістычнае сапарніцтва за ўборку без страт. За ўзорнае выкананне абавязанстваў перад лярэжыняю па злучы сельскагаспадарчай прадукцыі, за рост даходнасці калгаснікаў — такая важнейшая задача партыйных і савецкіх арганізацый і зямельных органаў рэспублікі.

Мабілізуем усе сілы на большэйшкю правядзенне ўборкі сталінскага ўраджая.

Таварышу СТАЛІНУ

ДАРАГІ ТАВАРЫШ СТАЛІН!
ЦЯЖКА ЗНАЙСЦІ СЛОВА, КАБ ВЫКАЗАЦЬ ПАЧУЦЦЕ РАДАСЦІ, ЯКОЕ ПЕРАЖЫВАЕМ МЫ ЗАРАЗ, АТРЫМАУШЫ ВАШАЕ ВІНШАВАННЕ, ПОУНАЕ БЯЗМЕЖНАЙ ЛЮБВІ І КЛОПАТУ АБ НАШЫ АБІЦЦЫ І ЯЕ ЛЮДЗЯХ. ПРАЛЯТАЮЧЫ НАД ГАРАДАМІ, КАЛГАСНЫМІ ПАЛЯМІ НАШАЯ НЕАБСЯЯНАЯ І ШЧАСЛІВАЯ РАДЗІМЫ, ЗЛУЧАЮЧЫ ПА ПАВЕТРУ ДВА МОРЫ, МЫ НЕСЛІ У СВАІХ СРЭЦАХ ВАШАЕ ІМЯ, ІМЯ ТВАРЦА САМАЙ ДЭМАКРАТЫЧНАЙ І СВЕЦЕ КАМІСТУЦЫ, АДІРЫУШАЙ ПЕРАД НАМІ УСЕ ШЛЯХІ ДА ШЧАСЛІВАГА І СВАБОДНАГА ЖЫЦЦЯ, ДАУШАЙ НАМ ПРАВА ДАБІЦЦА САМАГА ВЯЛІКАГА ШЧАСЦЯ СОВЕЦКАГА ГРАМАДЗЯНІНА — АТРЫМАЦЬ ВАШАЕ ВІНШАВАННЕ І ХАЦЯ-Б У ДУМКАХ МОЦНА ПАЦІСНУЦЬ ВАШУ РУКУ.

ПАЛІНА ОСІПЕНКА, ВЕРА ЛАМАКА, МАРЫНА РАСКОВА.

Таварышам СТАЛІНУ, МОЛАТАВУ, ВАРАШЫЛАВУ, КАЛІНІНУ, КАГАНОВІЧУ, ЕЖОВУ

ВАШАЕ ВІНШАВАННЕ УСАЯЛЕ У НАШЫ СЭРЦЫ ПАЧУЦЦЕ ВЕЛІКАРАДНАЙ РАДАСЦІ. НАШ СКОМНЫ ПОСПЕХ ТОЛЬКІ АДЗІН З ПРЫНЛАДАУ ТАГО, НА ШТО ЗДОЛНА СОВЕЦКАЯ ЖАНЧЫНА, ВОЛЬНАЯ І СІЛЬНАЯ, ГОРДАЯ І ШЧАСЛІВАЯ, АБЫЛЕНАЯ СТАЛІНСКИМІ БАЦЬКОУСКИМІ КЛОПАТАМІ, І МЫ ДАЕМ ВАМ СЛОВА ПРАЦАВАЦЬ, НЕ СКЛАДАЮЧЫ РУК, ДАБІВАЦА НОВЫХ І НОВЫХ ПЕРАМОГ, А КАЛІ ПАТРЭБНА БУДЗЕ, ГАТОВЫ У ЛЮБЫ МОМАНТ, ПА ПЕРШАМУ ЗАКЛІКУ ПАРТЫІ І УРАДА ВЫЛЕЦЕЦЬ НА БАЯВЫМ САМАЛЕЦЕ НА АБАРОНУ СОВЕЦКІХ ГРАІЦ.

ПАЛІНА ОСІПЕНКА, ВЕРА ЛАМАКА, МАРЫНА РАСКОВА.

3 АРХАНГЕЛЬСКА, 2 ліпеня 1938 г.

Масква, Крэмль

Іосіфу Вісарыянавічу СТАЛІНУ
БЕСПАСАДАЧНЫ ПЕРАЛЁТ СЕВАСТОПАЛЬ — АРХАНГЕЛЬСК
ВЫКАНАН. ГАТОВЫ ВЫКАНАЦЬ ЛЮБое ВАША ЗАДААННЕ.
ОСІПЕНКА, ЛАМАКА, РАСКОВА

3 АРХАНГЕЛЬСКА, 2 ліпеня 1938 г.

Масква, Крэмль

Таварышам Сталіну, Молатаву, Варашылаву, Калініну, Кагановічу, Ежову

3 РАДАСЦЮ ПАВЕДАМЛЯЕМ АБ ВЫКАНАННІ ВАШАГА ЗАДААННЯ — БЕСПАСАДАЧНАГА ПЕРАЛЁТУ СЕВАСТОПАЛЬ — АРХАНГЕЛЬСК. ГАТОВЫ ВЫКАНАЦЬ ЛЮБое ЗАДААННЕ ПАРТЫІ, УРАДА.
ОСІПЕНКА, ЛАМАКА, РАСКОВА.

АРХАНГЕЛЬСК

Старшым лейтэнантам тт. Осіпенка, Ламака і лейтэнанту т. Раскавай

ГОРАЧА ВІТАЕМ СЛАЎНЫХ ЛЁТЧЫЦ ТТ. ПАЛІНУ ОСІПЕНКА, ВЕРУ ЛАМАКА І МАРЫНУ РАСКОВУ З ПАСПЯХОНЫМ ВЫКАНАННЕМ БЕСПАСАДАЧНАГА ПЕРАЛЁТУ НА ГІДРАСАМАЛЕЦЕ ПА МАРШРУТУ СЕВАСТОПАЛЬ — АРХАНГЕЛЬСК.

ГАНАРЫМСЯ МУЖНАСЦЮ, ВЫТРЫМКАЙ І ВЫСОКИМ МАСТЭРСТВАМ СОВЕЦКІХ ЖАНЧЫН-ЛЁТЧЫЦ, УПІСАЎШЫХ СВАІМ БЛІСКУЧЫМ ПЕРАЛЁТАМ ЯШЧЭ АДЗІН РЕКОРД У ГІСТОРЫЮ СОВЕЦКАЙ АВІАЦЫІ.

МОЦНА ПАЦІСКАЕМ ВАШЫ РУКІ.

І. СТАЛІН
В. МОЛАТАЎ
К. ВАРАШЫЛАЎ
М. КАЛІНІН
Л. КАГАНОВІЧ
Н. ЕЖОЎ.

ПАДПІСКА НА ПАЗЫКУ ПРАХОДЗІЦЬ З ВЕЛІЗАРНЫМ УЗДЫМАМ

3 РАДАСЦЮ АДДАЮЦЬ ПРАЦОЎНЫЯ СВАЕ ЗБЕРАЖЭННІ У ПАЗЫКУ ДЗЯРЖАВЕ

ГОМЕЛЬ

Падпіска на новую пазыку ў Гомельскай вобласці ператварылася ў магутную дэманстрацыю любові і адданасці радзіме, партыі, вялікаму Сталіну. 3 ліпеня ў канцы дня падпіска па вобласці дасягнула 15 мільёнаў рублёў. 53.800 працоўных горада падпісаліся на 9 млн. рублёў, што складала 87,6 проц. да фонда месячнай заробатнай платы. 48 калектываў поўнасьцю закончылі падпіску.

З удзелам праходзіць падпіска на пазыку сярод неарганізаванага насельніцтва — хатніх гаспадынь, інвалідаў, якія далі ў пазыку дзяржаве 618 тыс. рублёў. Жонкі работнікаў, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых камбіната Імя Ежова ўнеслі першы ўнёсак па падпісцы на пазыку ў суму 660 рублёў.

ЛЕПЕЛЬ

Аматэра праходзіць падпіска на пазыку сярод працоўных Лепельскага раёна. 2 ліпеня на сваім сходзе работнікаў Камарынскага ільначэрабілава ў ліку 44 чалавек аднадушна падпісаліся на пазыку ў суму 4.475 руб. Машыніст тав. Падзей Фёдар, качагар тав. Бондараў Іван і іншыя падпісаліся на 100 проц. свайго акалада.

У часе схода, які праходзіў у Лепельскай МТМ, старшыня ўчотуцы атрымалі тэлеграму, якую прыслаў з Курорта комсомол-стэхнавен тав. Каліноў Іван. Ён прасіць уключыць яго ў спіс падпісаваных на пазыку на месячны заробак.

Дружна сабраліся на сход у часе абедзенага перапынку калгаснікі 4-й брыгады калгаса «Чырвоны Забалочце». Да стала падыходзіць 63-гадова калгасніца тав. Хамічонак Хрысціна. Яна падпісавалася на пазыку на суму 50 руб. і гаворыць:

— Нашай дзяржаве мы не пашкадзем пазычыць грошы. Мы ведаем, што савецкая ўлада — гэта наша ўлада, і грошы пойдуча на умацаванне нашай сацыялістычнай гаспадары.

ГОРКІ

З удзелам прайшлі ў калгасе раёна мітынг, прысвечаны выпуску пазыкі 3-й п'яцігодкі.

У калгасе «Шлях сацыялізма» першым падпісавалі на пазыку 70-гадовы калгаснік тав. Караскоў.

ДРУЖНАЯ ПАДПІСКА НА ПАЗЫКУ

З вялікім удзелам праходзіць падпіска на пазыку Трэцій Пяцігодкі (выпуск першага года) у сталіцы БССР — Менску. 3 ліпеня да 18 гадзін па гораду рэалізавана пазыкі на 11.841.920 рублёў — на 1.616 тысяч рублёў больш, чым на гэты час у мінулым годзе. Больш 700 калектываў ірадырментаў і ўставаў поўнасьцю закончылі падпіску на пазыку.

У калгасе «Чырвоны сцяг», Горскага сельсавета, 50 сем'яў калгаснікаў падпісаліся на 2.550 руб.

71 чалавек навуковых работнікаў Горскага сельсаветаўтутта падпісаліся на 49.650 рублёў.

Агульная сума падпіскі па раёну ў 4 гадзіны дня 2 ліпеня складала 600 тысяч руб.

ЗАСЛАЎЛ

3 радасцю сустрэлі калгаснікі прагрэсвага Заслаўскага раёна дзевят урада аб выпуску новай пазыкі.

40 калгаснікаў сельсаветаў і XVII гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі падпісаліся на 2.300 руб. Калгаснікі Бурло Влэдзімір і Нікалай, Тараканаў Фёдар, Юрэнка падпісаліся кожны на 100 руб.

Стары калгаснік калгаса Імя Розы Люксембург Баброўка Адам заявіў: — Маёй радзіцы няма межы, бо жыў я зараз у калгасе зможна і культурна, аб нас штодзённа мляюцца вялікі Сталін. Уносячы грошы на пазыку, мы яшчэ больш умацуем магутнасць нашай вярны, нашых грамадзян. Я з радасцю падпісваюсь на 75 руб.

Па гэтым калгасу 48 чалавек падпісаліся на 3.100 руб.

Усяго па раёну за два дні падпіска складала 200.150 руб.

КАМАРЫН

КАМАРЫН. Ва ўсіх калгасах раёна адбыліся шматлюдныя мітынгі, на якіх калгаснікі, калгасніцы аднадушна віталі выпуск пазыкі і абавязаліся паспяхова і арганізавана правесці падпіску.

СУМА ПАДПІСКІ ПЕРАВЫШАЕ МІНУЛАГОДНЮ

МОЗЫР, 2 ліпеня. (Спец. нар. «Звязда»). Паставіла ўрада аб выпуску пазыкі абнавіла ўсе куці савецкага Палесся.

Пасля шматлікіх мітынгаў адразу-ж разгарнулася падпіска. Да канца дня 1 ліпеня па вобласці было размешчана пазыкі больш як на паўтара мільёна рублёў.

Актыўна падпісваюцца на пазыку калгаснікі. У калгасе «Звязда», Бібікаўскага сельсавета, Мазырскага раёна на працягу 3-х гадзін на пазыку падпісалася 113 калгаснікаў.

Сёння да 12 гадзін дня размешчана пазыкі па вобласці на суму 3 мільёны рублёў.

РАЕННЫ АКТЫЎ Выхаў у калгасы

Паспяхова праходзіць падпіска на пазыку ў калгасах Лагойскага раёна. У калгасе Імя Дзержынскага ўжо вечарам 1 ліпеня было ахоплена падпіскай 108 калгаснікаў і калгасніц на 4.010 рублёў. Гэта значна перавышае падпіску мінулага года (падпіска мінулага года складала 2.930 руб.).

Калгаснік гэтага калгаса Нешышчэц падпісаваліся на 300 рублёў, партгор тав. Вінікоўскі — на 300 руб., старшыня калгаса тав. Фурс — на 200 руб., калгаснік Шваб Васіль — на 150 руб., калгаснікі

Галончык Міхалі, Хамянок Іван, Маршаллаў Е.— на 100 рублёў кожны, калгаснікі Шынькевіч Іван і Маршаллаў Іван — па 75 рублёў.

Большасць калгаснікаў гэтага калгаса падпісаваліся на 50 рублёў. Падпіска на пазыку пралаўжэцца.

2 ліпеня ўвесь партыйны, савецкі і комсомольскі актыў раёна накіраваўся ў калгасы і брыгады для правядзення палітмасавай работы.

Н. ДУБЦІН.

ПА БССР РЕАЛІЗАВАНА ПАЗЫКІ НА 70.122.000 РУБЛЁЎ

Паводле няпоўных даных, да 22 гадзін з ліпеня па рэспубліцы рэалізавана пазыкі Трэцій Пяцігодкі (выпуск першага года) на суму 70.122 тысячы рублёў. Гэтая сума перавышае падпіску на пазыку мінулага года да гэтага-ж тэрміну на 10 мільёнаў рублёў. Падпіска сярод гарадскога насельніцтва складала 64.491 тыс. руб., сярод сельскага насельніцтва — 5.631.000 руб.



Лётчыца-ордынавец П. Д. Осіпенка. (СФ.)

АБ СКЛІКАННІ ПЕРШАЙ СЕСІІ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА РСФСР

ПАСТАНОВА ПРЭЗЫДУМА УСЕРАСІЙСКАГА ЦЭНТРАЛЬНАГА
ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА

Прэзідыум Усерасійскага Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта на палеставе артыкула 39 Канстытуцыі РСФСР паставіла:

Склікаць першую сесію Вярхоўнага Савета Расійскай Савецкай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі 15 ліпеня 1938 года ў г. Маскве.

Старшыня Усерасійскага Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта М. КАЛІНІН.
З сакратара Усерасійскага Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта член Прэзідыума Усерасійскага ЦВК А. АРЦЮХІНА.

Масква, Крэмль,
8 ліпеня 1938 г.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

Менскі гарком КП(б)Б паведамае, што 5 ліпеня ў 6 г. веч. ў памяшканні Юўрэйскага тэатра склікацца АГУЛЬНАГАРАДСКІ СХОД ПА ПЫТАННЮ АБ ВЫНІКАХ ВЫБАРАУ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ БССР ПА ГОРАДУ МЕНСКУ І АБ ДАЛЕЙШЫХ ЗАДАЧАХ АГІТАЦЫЯНА-МАСАВА РАБОТЫ СЯРОД НАСЕЛІНЦВА ГОРАДА.

На сход запрашаюцца склад былых энруговых выбарчых камісій, старшыні і сакратары ўчастковых выбарчых камісій, давераныя на участках, сакратары парткому і партгорі галеўчыя і партарганізацыі.

Білеты на сход атрымаць у райкомах КП(б)Б.

МЕНСКІ ГАРКОМ КП(б)Б.

НОВАЯ БЛІСКУЧАЯ ПЕРАМОГА СОВЕЦКАЙ АВІАЦЫІ

ПЕРАЛЁТ СОВЕЦКІХ ВАЕННЫХ ЛЁТЧЫЦ ПА МАРШРУТУ СЕВАСТОПАЛЬ—АРХАНГЕЛЬСК

АБ ПЕРАЛЁЦЕ САМАЛЁТА МП-І АКТ СПАРТЫЎНЫХ КАМІСАРАЎ

2 ліпеня мы, ніжэйпадпісаныя спартыўныя камісары, склалі гэты акт у наступным:

У 15 гадзін 09 мінут 2 ліпеня 1938 года на водны аэрадром, падрыхтаваны на возеры Холмаўскім, у раёне горада Архангельска на 64 градусах 22 мін. паўночнай шыраты і 40 градусах 40 мін. на ўсход ад мерыдыяна Грынвіча апусціўся самалёт МП-І з экіпажам:

1. Камандзір самалёта, пілот, старшы лейтэнант Осіпенка Паліна Дзямісаўна.
2. Другі пілот, старшы лейтэнант Ламана Вера Фёдарэўна.
3. Штурман-радзец, лейтэнант Раскова Марына Міхайлаўна.

Пры аглядзе аказалася, што самалёт спраўны, гаручага асталося 200 кілограмаў, масла 10 кілограмаў. Прыборы (барографы), у колькасці прох, найздзены ў спраўным стане і апламбіраванымі накіроўваюцца ў адрас Спартыўнай камісіі Цэнтральнага аэраклуба імя Косавава ў Маскву.

Спартыўны камісар майр **КОВАЛЬ**.
Начальнік Архангельскага аэраклуба Асоавіяхіма **БІРУЛІН**.
Камандзір Архангельскага асобнага втрада ГУГВФ **АЛЕШЫН**.

АРХАНГЕЛЬСК, 2 ліпеня.

МАСКВА—ХОЛМАЎСКАЕ ВОЗЕРА

Гутарка па тэлефону з палінай осіпенка

Неўзабаве пасля пасадкі гідрасамалёта «МП-І» на Холмаўскім возеры (каля Архангельска) паміж начальнікам ваенна-паветраных сіл РСЧА камандармам 2-га ранга тав. Ланціёнавым і лётчыцай тав. Осіпенка адбыліся наступныя разгаворы.

Ланціёнаў: Добры дзень, тав. Осіпенка! Вітаную вас з паспяховым завяршэннем бліскача пералёту. Паведаміце, як адчуваеце сябе экіпаж. Як праходзіць пералёт?

Осіпенка: Мы адчуваем сябе добра. Мы ляцелі ў неспрыяльных умовах. Ад Севастопалю да Гомеля самалёт ішоў у дымцы, месцамі ў воблаках на вышыні 4500 метраў. Пад Кіевам нам сутрафеўся навалінічны фронт. Ад Гомеля прабравіліся скрозь разарваннае гучыма воблакамі ў 8-9 балаў. На той жа вышыні (4500 метраў) ішлі ад Оршы да Таропы, і толькі пры падыходзе да Ноўгарада прабілі воблакі і знізіліся над горадам да 2000 метраў. У 50 кілометрах за Ноўгарадам зноў трапілі ў воблакі. Прыйшоў вельмі машыну паміж двума воблакамі пластамі. У гэтых умовах ляцелі да Онежскага возера, зрэдку сустракаючы невялікія «вожы» ў воблаках. Воблакавыя прадэжчалася да Архангельска. На вышыні 1500—2000 метраў прабілі воблакі і пайшлі на пасадку.

У 15 гадзін 09 мінут наш гідрасамалёт ужо бег на Холмаўскае возеры. У часе палёту я і Ламана вылі ма-

шыну па чарзе. У поўнай воблачнасці ля штурвала сядзела я. Раскова прывяла выдатна. Яна ўвесь час вяла нас пакладна па курсу, праявіўшы вялікае майстэрства пры слым палёце. Впер на трасе змяніўся, часамі ён быў папутным, часамі бакавым. У бакі гідрасамалёта асталося яшчэ 360 літраў бензіна. Матор, прылады, радыёстанцыя і ўсё аснашчэнне самалёта працавалі вельмі добра.

Ланціёнаў: Аб вашым выдатным пералёце я з радасцю наведваючы таварышам Сталіну, Молатаву, Варашылаву. **Осіпенка:** Вялікае здзяўч. Увесь экіпаж глыбока расцуюе тым дарэгіям, якое нам аказалі партыя і ўрад. Прасім пералёц на гарачае прывітанне і сардэчнаму падзяку любімым таварышам Сталіну, таварышам Молатаву і Варашылаву.

Абшчам выканаць любое заданне партыі і ўрада.

Сустраці нас тут дзёла і радушна. К месцу пасадкі прыбылі прадстаўнікі партыйных і савецкіх арганізацый Архангельска і прадстаўнікі ваенных часцей.

Ланціёнаў: Калі мяркуеце вярнуцца ў Маскву?

Осіпенка: З Архангельска думаем вярнуцца на поездзе прыкладна 3 ліпеня.

Ланціёнаў: Не спыняйцеся. Добра адпачыце. Да пабачэння. Прывітанне экіпажу.

ЯК МЫ ЛЯЦЕЛІ

Нас дэю захапілі спеасаблівасць і труднасці такога пералёту—перасекчы нашы радыё ад Чорнага да Белага мора, праз вельбарны прастор сушы на марской машыне.

Нашым пералётам асабіста зацікавіўся таварыш Варашылаў, 18 чэрвеня я атрыкала ад яго тэлеграму:

«Вылет дазваляю, яшчэ раз старанней правядзе матэрыяльную частку. Мадаю поўнага поспеху.

ВАРАШЫЛАЎ.

Мы, як і раіў нарком, старанна падрыхтаваліся да пералёту, грунтоўна правяршы ўсю матэрыяльную частку, вывучылі нашы незвычайныя трасы. Перад стартам мы адправілі таварышу Варашылаву тэлеграму:

«МАСКВА. Народнаму Камісару Абароны, маршалу Савецкага Саюза таварышу Варашылаву.

Дарагі Клімент Ефрэмавіч! Старуючы сёння на гідрасамалёце ў дазволенай Вамі беспасадкай пералёт над сушай па маршруту Севастопаль—Архангельск, выказаем упэўненасць у тым, што пастаўленай Вамі заданне выканам.

Ад усёй душы дзякуем Вас за аказанае нам давер'е і за тую дапамогу, якая нам была аказана пры падрыхтоўцы пералёту. Прасім пералёц на гарачае прывітанне ўраду і правядуру народаў Вялікай Сталіну і пералёц ім аб тым, што гэты жанчыны беспасадкачы пералёт мы прысвячаем Вам, лешаму другу і саратніку вялікага Сталіна, любімаму Наркому Абароны Саюза ССР, маршалу Савецкага Саюза Кліменту Ефрэмавічу Варашылаву.

Паліна **ОСІПЕНКА**, Вера **ЛАМАНА**, Марына **РАСКОВА**.

2 ліпеня ў 4 гадзіны маторны капер на буксыры вывёў нашу машыну ў Чорнае мора, і ў 4 гадзіны 36 мінут

у ранішніх змрогах самалёт лёгка адарваўся ад вады. Новымі вепер і хваля спрыялі ўзлёту. Першыя мінуты палёту былі цяжкія, бо значная нагрузка самалёта і высокая тэмпература паветра затруднялі набор вышыні да 2000 метраў. Ад Севастопалю да Нікалаева ішлі ў лёгкай дымцы, якая памяншала бачнасць. Далей палёт праходзіў пры складанай, вельмі неспрыяльнай, метэаралагічнай абстаноўцы.

Ад Нікалаева самалёт ішоў у разрывах аблакаў, а вала Канева ўступіў у сур'езную воблачнасць, якая нас не пакідала ажым да Архангельска. Самалёт прыходзіўся весці ў воблаках або над воблакамі пры вышыні 4—4,5 тысячы метраў.

Каля Кіева сустраці навалінічны воблакі, якія абшлі старой. Паллятаючы да Ноўгарада, прабілі воблакі і зпусціліся да 2000 метраў.

На вышыні 2000 метраў праішлі каля 50 кілометраў, а затым зноў падняліся да 4000 метраў. Пры спуску каля Ноўгарада самалёт стаў нямыма абледзяваць. Абледзяненне таксама налідалася пры палёце над Онежскім возерам.

Пры падыходзе да Архангельска пачаліся прасветы, самалёт ішоў у разрывах воблакаў. На вышыні 1500—2000 метраў палышлі да Архангельска ў дакладна назначаным месцы.

Пасадка на возеры Холмаўскім праішла добра.


Матэрыяльная частка працавала ў дарозе бяздэмоўна. Мы прайшлі фактычна адлегласць у 2416 кілометраў.

Ганарымся тым, што выканалі заданне партыі і ўрада.

Старшы лейтэнант **ПАЛІНА ОСІПЕНКА**.
АРХАНГЕЛЬСК, 2 ліпеня.

ПАСЛЯ ПЕРАЛЁТУ

АРХАНГЕЛЬСК, 2 ліпеня. (БЕЛТА). Стаўны экіпаж гідрасамалёта, зрабіўшы беспасадкачы пералёт з Севастопалю ў Архангельск, амужан увагай і клопатамі. У доме адпачынку, размешчаным на жываціным месцы на беразе Холмаўскага возера, дзе адбыўся фініш, для Паліны Осіпенка, Веры Ламана і Марыны Расковай аладзены лепшыя памяшканні. Для іх адпачынку створаны максімальныя ўмовы. Але адпачынак часта парушаецца тэлефоннымі званамі—гэта перадаюць на іх імя з Масквы і Севастопалю шмат прывітанальных тэлеграм.



На металургічным камбінате «Заворожсталь» ім. Серга Орджанікідзе задуца новай самай магутнай ў Еўропе доменная печ № 3. НА ЗДЫМКУ: лова № 2. (СР)

механічнай сушай машыны ў спецыяльных сушальных камерах, дзе сушыцца трацявае і 1—1,5 гадзіны. Гэты значна зменшыла цыкл праходжэння машыны ў вытворчасці.

У сувязі з ростам праграмы вузкім месцам стала механічная сушка леса-матэрыялаў. Выўшы ў той час у навінах 9 сушыльных камер не маглі задаволіць патрэбы цэха. У 1938 г. пабудаваны і пущаны ў эксплуатацыю яшчэ 9 сушыльных камер. Палепшана тэхніка загрузкі камер спецыяльна абсталяванымі вагачкамі, якімі загрузваюцца ўсё плошча сушак.

Культура вытворчасці—гэта быстрае ўвядзенне новых тыпаў і мадэлей машын, пастаяннае ўдасканаленне прадукцыі, развіццё канструктарскай мыслі, эксперыментаванне. Прадуючы нармальна на выпуску асноўнай прадукцыі і ўдасканаленню раду новых машын (бульбасартыроўка, КС-5, сартыроўка «Клейтон» і іншыя).

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

БОЛЬШ УВАГ ПАРТЫЙНАЙ ГАСПАДАРЦЫ

Нельга сказаць, што ў разалотых раённых партарганізацыях Гомельскай вобласці не ўпамінаецца аб партыйнай гаспадарцы. Рэчышкі РК КП(б)Б год та меназаслухаў нават даклады двух партаргаў і вынес, як гаворыцца, «разгорнутае» па гэтым пытанню рашэнне. Гомельскі гарком КП(б)Б у пачатку студзеня вынес партаргу па цэлюнага заводу № 17 тав. Балмутава вымову за нябайныя адносіны да захавання партыйных дакументаў. Але на жаль, усё гэтыя рашэнні прымаліся ад выкладу да выкладу і намячасмы зрэдку практычныя мерапрыемствы па ўпарадкаванні партыйнай гаспадарцы аставаліся зусім нерэалізаванымі.

Асабліва неадназначна абстаіць справа ў афармленнем, захаваннем і вывучэннем партыйных працолаў першых партарганізацый. Некаторыя райкомы КП(б)Б неадназначна працолаў пазыджэння парткомаў або складу першых партарганізацый.

У большасці райкомаў партыі ўчоту наступлення працолаў першых партарганізацый няма. Працолаў знаходзяцца або ў сталех у асобных індустрыяў, або ў тэхсакаратара РК КП(б)Б.

Па Рэчышчаму райкому не наступілі зусім у 1938 год працолаў ад першых партарганізацый вынавада, лугвінскага, станцыі Рэчыца, Гораўскай сельскай партарганізацыі і інш. У Добрушскім РК КП(б)Б ад першых партарганізацый соўгаса імя Ланге, Герасова, Круцкай сельскай—больш працолаў толькі за студзеня месца. У Гомельскім гарком КП(б)Б няма працолаў першых партарганізацый Палесадруку, фабрыкі «Комінтэрн», заводу «Хімічны кімік», «Гомтэхстылія» і інш.

Такая адносіны прыводзяць да таго, што ішчы раз заездам няправільная і блытаня рашэнні, запісаная ў працолах, не выклікаюць належнага свесцасовага разгававання з боку райкомаў партыі. І ўсё гэта праходзіць літаральна пад носам у гаркома КП(б)Б.

Прывядзення факты сведчаць аб тым, што некаторыя партарганізацыі Гомельскай вобласці не зрабілі лічце неабходных вывадаў з неаднаразовых указанняў ЦК ВКП(б) і таварыша Сталіна аб неабяспіна ішоўскай увазе да партыйнай гаспадарцы. Гомельскаму абкому КП(б)Б трэба зацікавіцца становішчам партыйнай гаспадарцы, зрабіць практычныя вывады і знішчыць недапушчальныя парушэнні ў гэтай справе.

ПАРТРАБОТНІК.

ПАГРАНІЧНІКІ УСТУПАЮЦЬ У РАДЫ ПАРТЫІ

Заходняя граніца БССР. Сотні паграінічкія-комсамольцаў прымалі актыўны ўдзел у падрыхтоўцы і правядзенні выбараў у Вярхоўны Совет БССР у якасці агітатараў, арганізатараў, членаў участковых выбарчых камісій. Яны неслі сталінуку праду ў рады паграінічкія і працоўных паграінічкія раёнаў. Многія з актывістаў выбарчай кампаніі падаюць заявы аб прыёме іх у рады камуністычнай партыі.

Толькі за чэрвень месца партыйная арганізацыя часці дзе адказным сакратаром партбюро з'яўляецца тав. Байраў, прыняла ў кандыдаты ВКП(б) 23 чалавекі. Большасць з іх—агітатары, актывісты выбарчай кампаніі, выдатнікі баявой падрыхтоўкі, шліныя вартвыя савецкіх рубжыоў.

У кандыдаты партыі прынят былі слесар, комсамалец тав. Гураў. За час знаходжання ў часці тав. Гураў значна вырас палітычна, стаў выдатным агітатарам. За ўзорную работу па аховай граніцы ён неаднаразова прэміраваўся. У ліку ўступіўшых у кандыдаты партыі—комсог падраздзялення тав. Осейн, у службовым спісе якога значыцца нямаю затрыманнаў узброеных парумальнічкія граніцы, намеснік палітрука тав. Карташоў, агітатар тав. Салохін і інш.

З новапрынятмі камуністамі партыйная арганізацыя часці праводзіць рэгулярную работу па павышэнню іх палітычнага ўзроўня, дае ім лартыўны дараўчэнні. Практыкуюцца спецыяльныя аднадзённыя зборы па вывучэнню рашэнняў партыі і пытанняў міжнароднага становішча. Маладым камуністам дараўчацца праводзіць гутаркі, чыткі і даклады сярод байноў і ў падшэфных калгасах.

Найдуна прыняты ў кандыдаты партыі тав. Сямёнаў самастойна робіць даклады па міжнародных пытаннях.

Гарком РК КП(б)Б за апошнія два месцы прыняў у рады партыі кандыдатамі 7 чалавек і з кандыдатаў у члены—аднаго.

Сярод прынятых у партыю—брыгадзір калгаса «Новы шлях», Грозаўскага сельсавета, тав. Борднік, які паказаў бліскавы ўзровень работы ў пасеўную кампанію, а таксама правіў сябе актывіст у падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет БССР; тав. Мясючэнка І. І.—старшыня калгаса імя Карла Маркса Вароўскі А. І., комсамалец, і інш.

9 чалавек прыняў у рады партыі Байраў.

даўна намешу некаторыя мерапрыемствы ў гэтай галіне, але забяспечыць прасвету і забяспечыць выкананне сваіх рашэнняў.

Некаторыя партарганізацыі недадуцільна адносіцца да партдакументаў і наогул да партыйнай гаспадаркі.

Так, былы сакратар парткома Палесадруку т. Дубоў, адкіпаны для работы ў абком партыі, не толькі не знаў справы новаму сакратару тав. Крамерава, але памінуў ёй усю партыйную гаспадарку ў хаатычным становішчы: працолаў не аформлены, запісаны неахайна на асобных лістах, ёсць памылкі нахвост: «Разалотыя ў тав. Разавіцкага» і т. д. У працолаўную кнігу зрэгу упісваюцца працолаў за 1937 год. У выніку новы сакратар тав. Крамерава ніяк не можа знайсці 5—6 працолаў пазыджэння парткома.

У партарганізацыі швейнай фабрыкі «Комінтэрн» сакратар парткома тав. Вільнер (працуе на гэтай рабоце ўжо два годкі), ідучы ў водгук, перадаў справы не-сямейнаму; ключы ад скрынкі з партдакументамі аддаў на хвалу свайму другому намесніку тав. Кагану, а той перадаў іх першаму намесніку тав. Чарняўскай, якая, прыступіўшы да работы, частку партыйных спраў знайшла ў жалезнай скрынцы, а частку (працолаў, асабістыя справы і т. д.)—у шуфляцы стала, да адкаву навоўненага партыйным дакументамі. І ўсё гэта праходзіць літаральна пад носам у гаркома КП(б)Б.

Прывядзення факты сведчаць аб тым, што некаторыя партарганізацыі Гомельскай вобласці не зрабілі лічце неабходных вывадаў з неаднаразовых указанняў ЦК ВКП(б) і таварыша Сталіна аб неабяспіна ішоўскай увазе да партыйнай гаспадарцы. Гомельскаму абкому КП(б)Б трэба зацікавіцца становішчам партыйнай гаспадарцы, зрабіць практычныя вывады і знішчыць недапушчальныя парушэнні ў гэтай справе.

ПАРТРАБОТНІК.

ВЫДАТНЫ ПЕРАЛЁТ

3 гутаркі з Начальнікам Ваенна-Паветраных сіл РСЧА камандармам 2-га ранга тав. А. Д. Ланціёнавым

Пералёт тт. Осіпенка, Ламана і Расковай, якія пракралі паветраную трасу ад Чорнага мора да Белага, з'яўляецца выдатным не толькі таму, што ён зроблен жанчынамі. Гэты пералёт—новае сведчанне высокіх якасцей савецкіх самалётаў, новы прыклад мужнасці і адважнасці савецкіх людзей, памнажаючы славу свайой сацыялістычнай радзімы.

Паліна Осіпенка і Вера Ламана—добрая ваенныя лётчыцы, выдатныя прагуючыя ў вшчальнай і іншай авіяцыі. Марына Раскова—вучанца Героя Савецкага Саюза тав. Велікова—выдатны штурман—выкладала штурманскую справу ў Ваенна-Паветранай Акадэміі РСЧА імя Жукоўскага. Вара яна спецыялізуецца па слым палётах у палярнай авіяцыі.

К свайму пералёту з Севастопалю ў Архангельск лётчыцы грунтоўна падрыхтаваліся. Гэта і забяспечыла поспех пералёту.

Гідрасамалёт «МП-І» выруліў на старт і ў 4 гадзіны 36 мінут ён быў

ужо ў паветры. У 4 гадзіны 37 мінут разгарнуўся па кругу і ў 4 гадзіны 40 мінут лёг на курс.

У 4 гадзіны 58 мінут прайшлі Еўпаторыю. У часе свайго палёту з гідрасамалётам была бесперабойная радыёсувязь.

У 15 гадзін 09 мінут самалёт «МП-І» апусціўся на Холмаўскае возеры.

Калі паглядзець на карту, то можна ўбачыць, што маршрут пералёту тав. Осіпенка пралягаў у асноўным па сушапутнай трасе. Гэта безумоўна ўскладняла пералёт.

Умовы надвор'я ў значнай частцы шляху не спрыялі пералёту. Лётчыцы ляцелі скрозь воблакі, перасякалі навалінічны фронт, аргументуючыся часта толькі па прыладах.

Пералёт Паліны Осіпенка, Веры Ламана і Марыны Расковай паказвае, што савецкія жанчыны выдатна валодаюць авіяцыйнай культурай. Ён сведчыць таксама аб тым, што нашы лётчыцы змогуць рабіць і больш складаныя пералёты.

КУЛЬТУРА ВЫТВОРЧАСЦІ

Праішоўшы выбары ў Вярхоўны Совет БССР і бліскавая перамога блока камуністаў і беспартыйных выклікалі масавы ўздым і актывнасць найшырэйшых мас работчых і інжынерна-тэхнічных работнікаў нашага заводу.

Не глядзячы на значны рост праграмы 1938 года, 25 чэрвеня мы дэтармінова выканалі план першага паўгоддзя.

Але ад нас, гаспадарнікаў, патрабуецца не толькі безумоўнае выкананне заданнага прыросту прамысловай прадукцыі. План 1938 года патрабуе—опануць колькаснае павелічэнне выпуску прадукцыі з рашучым паліпэннем усёх якасных паказальнікаў, з удзямам культуры вытворчасці.

Спраўдана культура вытворчасці—гэта перш за ўсё парадка ў рабоце, грамацкае выдзнене тэхналагічных працэсаў, суровае захаванне тэхнічных правілаў, сапраўднае асваенне новай тэхнікі, эканамнае выкарыстанне сыравіны і матэрыялаў, правільны догляд за абсталяваннем, барацьба з бракам. Гэтыя элементы вытворчай культуры далі і даюць нам магчымасць, не глядзячы на рад пажасцей па абвядзенаму заводу металам і леса-матэрыяламі, лабіцца добрых паказальнікаў у рабоце.

Другі час наш лінейны цэх з'яўляецца вузкім месцам заводу. У сувязі з павелічэннем прадукцыйнасці працы вагнара за адну змену не магла поўнасьцю задаволіць цэх гарачым чыгуном, што выклікала многа прастоў. Гэтае вузкае месца было ліквідавана шляхам павелічэння цыску дучы і паслядоўнага ўключэння 2-х вентылятараў. Вагнара пачала даваць па 5 тон чыгуна ў час (практычна магучасць за гэты час—3,6 тоны).

Хуткасць канвеера лінейнага цэха складала 1,7 метра ў мінуту. Існа, што прадукцыйнасць працы пры такой рабоце была нізкая. Пасля ўвядзення строгага падзелу працы, павелічэння хуткасці канвеера да 3,5 метра ў мінуту работа значна палепшылася. Апрача таго, механізавана адна з працавіль работ—выбіўка. З пачатку 1938 года на малым пладу пущан у эксплуатацыю і другі канвеер.

Рэканструаваны ўсе цэхі, галоўным чынам кавальна-прэсаваы цэх, дзе большасць працэсаў механізавана. Рад непатрабаваных машын і прэсаў раней недаставаў скарыстоўваліся, пяцёр спецыяльных станкі ў халу. Пасля ўстаноўкі нафтавых пяці значна большасць дэталей пераведзена з ручной коўкі на штампоўку. Унярэнне штампоўкі павялічыла прадукцыйнасць працы на радае участку ў 4—5 разоў. У маі 1937 года ў цэху працавала 260 работчых, зараз іх толькі 208 пры росце праграмы заводу супроць 1937 года на 40 проц.

У механізаваным цэху замест ручной зборкі машын пущаны тры каўстаны (прымушовае транспарціры). Зборка большасці машын робіцца пачотным спосабам. Такі-ж каўстан пачотнаўлен у дрэвапрацоўным цэху, дзе адбываецца зборка сартыроўкі «Клейтон». Праз кожныя пяць мінут з каўстанна дрэвапрацоўнага цэха сходылі сартыроўка «Клейтон».

Вялікая работа прароблена па змяненню тэхналагічнага працэса афарбоўкі машын. Раней афарбоўка рабілася ўручную, прычым працягласць сушкі машын складала 1—1,5 сутак. Цяпер у нас афарбоўка робіцца шляхам акаўняння і пудываўчэння з

заводу за апошні год выпусціў рад эканамічных партый машын і ўзораў, якія прызначаны для механізацыі найбольш працавіль працэсаў у сельскай гаспадарцы і для больш эфектыўнага выкарыстання сыравіны з мэтай скарачэння адходаў, якія атрымліваюцца пры перапрацоўцы. Асабліва трэба адзначыць выпуск Швінг-турбіны «МШ-3» для апрацоўкі новых лубяных культур, горкі Вісхома, мяльна-трапальнай устаноўкі, канопынасыякі, зерных машын і двух новых марак конагта прывада.

Культура вытворчасці—гэта ўменне падтрымаць ініцыятыву людзей, падкашыць усё новае, што высюваюць стаханавцы, перадавыя інжынеры і тэхнікі, пастаянна рацыяналізаваць працу.

Фрэзероўка ліскаў у асі піжлага оліка (дэталі № 892) да ілінамаалікі «ВНІЛ» рабілася ў прыстававанні з 4-х гняд для адначасовай

апрацоўкі чатырох дэталей. Фрэзероўшчык-стаханавец тав. Дымонт з далагоў інжынера Гелера сканструяваў новае прыстававанне для адначасовай апрацоўкі 20 дэталей, што ўзнікл прадукцыйнасць у чатыры разы.

Слесар-стаханавец механізаваннага цэха тав. Харламаў, які працаваў на выпрабаванні машын, пайшоў працаваць адначасова на 2—3 маторы, у выніку чаго ён дасягнуў выканання нормы на 440 проц.

Каваль тав. Лосеў, працуючы на адкоўцы каленчатых валаў В-392 і 396, шляхам перакрыцця часу нагрэву і прыстававання новага шпалона даўся выканання нормы на 133 проц., замест 14,5 валаў у змелу ён выпусціў 86.

Прэсушчык кавальна-прэсавага цэха тав. Свірскі, працуючы на коначнай машы

ЖЫЦЦЕ Чырвонай Арміі ДВА ВЫСТРАЛЫ— ДВА ПАПАДАННІ

У гэтых зараслах хмызняка, укрываючы маскіроўкай сеткай, набытая ні з паветра, ні з зямлі, прыгальска гармата. З мінутой на мінуту павінны паказацца танкі «спраўдзіліка». Камандзір гарматы т. Вароб'ю спакойна паглядае ў бок. Замёр ля прыцэльнага прыстававінны наводчык Скіраў. Увесь гарматны разлік напружана ўслухоўваецца ў рапінную цішыню, ловячы гукі матара.

Вароб'ю загадаў разлічыць адлегласць да пунятаў магчымага з'яўлення танкаў.

Калі востры нос галаўной машыны разарваў завесу зялёных зарасляў на ўсходняе гаю, у момант раздалася каманда:

— Па танку! Бронёбойнай гранатай. Вугламер 30 0. Прымаў 20 00. Агоны!

Наўжоўна быстра працуючы механізмам, Скіраў наваў гармату. Разкі рыбок спускаюча механізмам. Воблака пылу і комыў зямлі на момант скрывае танк. Снарад у палі. Аднак танк яшчэ рухаецца. Зноў грывіць выстрал. На гэты раз танк, нібы спытаўшыся, спынаецца.

— Стой! Практыкаванне выканана на выдатку.

Так спынае гармату камасольца Вароб'я. Ён даў слова, што зробіць гармату снайперскай, і па камасольску выконвае сваё абавязальства.

А. АУСЮКЕВІЧ.



Да 20 цэнтнераў зярна з гектара атрымае ў гэтым годзе калгас «Пяцігодка» ў 4 годзе, Шумілінскага сельсавета, Віцебскага раёна. Жыта ў гэтым калгасе дасягае ростам да 2 метраў. НА ЗДЫМКУ: старшыня калгаса—дэпутат Вярхоўнага Савета БССР тав. П. В. Сабоў (справа) і інспектар па якасці тав. Г. Ф. Ардэнка правяраюць якасць зярна.

НАШ ПЛАН УБОРКІ ўРАДЖАЮ

На палях нашага калгаса расце добры ўраджай. Напільна збірае жыта, якога ў нас пасяна 120 гектараў, выкалываюць ячмень, добра растуць яравыя пшаніца, авёс, бульба і астатнія культуры. Гледаючы на высокую і густую абляжыню, калгаснікі ўпэўнены ў высокай вазе свайго працэнта, у яшчэ большым заможным і радасным жыцці.

Задача зараз заключаецца ў тым, каб гэты багаты ўраджай узяць у максімальна кароткія тэрміны і без страт. Складваючы план уборкі і абмярковуючы яго з калгаснікамі, мы іменна і выходзілі з гэтага.

Фактычна ўборка ў нас пачалася. Мы скасілі ўсю канюшыню ў колькасці 60 гектараў і палову гэтай плошчы заставалі. Зараз усе сенасіці і людзі пераклочаны на ўборку сенажаці, якой у нас ёсць 110 гектараў. Сенажаць знаходзіцца ў двух участках, уборка яе ў нас у асноўным механізаваная. На адным з участкаў працуе тры сенасіцілі. У лапамогу ім для абкошвання вуглоў, канав і балотніка выдзелена звычайна коўка ў колькасці 5

чалавек. Створаны таксама тры звычайныя мятаніны староў і тры звычайныя сена. Такім-жа чынам арганізавана праца і на другім участку сенажаці, дзе працуе дзве коўкі.

Уборку сенажаці мы закончым да пачатку ўборкі хлябоў. Жыта пачнем жаць прыблізна 20 ліпеня. У нас дзве паловодчыя брыгады і па кожнай з іх складзены асобныя планы. У планах мы наміраем жыта ўбраць на працягу сямі дзён. У брыгадзе № 1 (брыгадзір Віктар Савіцкі) на ўборку будзе працаваць тры жніўцы і 40 жапчыц з сярпамі. У брыгадзе № 2 (брыгадзір Васіль Старасцінскі) будзе працаваць дзве жніўцы і 25 жапчыц з сярпамі. Усе жніўцы разбіты на невялікія званні. З жанчынямі абмеркаваныя нормы выпрацоўкі.

У брыгадзе № 2 хлеб будзе малаціць на прама з поля, а ў брыгадзе № 1 — будзе звозіцца ў гумны. Для гэтай мэты мы асобна вылучылі брыгаду па малаціць. 10 параконных вазоў выдзелены для перавозкі збожжа ў гумны. Прама з-пад малаціліцы хлеб будзе ад-

возіцца на сушылку, а потым будзе накіроўвацца для выкашвання паставак дзяржавы і натуралістаў МТС.

Для таго, каб унікнуць страт ураджая пры ўборцы, мы прадугледзілі ўсё: пільныя абшлікі калясоў, на якіх будуць перавозіцца сена, у жніўцы прыкладзілі зярнаўлівячкі, чыста палі і прыбраў гумны, падрыхтавалі скарпы. У калгасе даўно адрамантаваны ўборачныя машыны — 5 касілак і 6 жніўцаў. На машыны падобраны вопытныя машыністы: Міхаіл Кулішоўкі, Гаўрыла Картаўцаў, Іван Сілімаў і інш. Падобраны таксама лепшыя коні, якія зараз асобна дглядаюцца.

На час сенакашэння і ўборкі ўраджая ў калгасе адрываецца сталова, ёсць яслі. Абеды калгаснікам будуць падвозіцца прама на сенажаць і на поле.

Калгаснікі гараць жаданнем узяць ураджай добра якасна, у самую сінісла тэрміны і добра захаваць зерне.

Л. М. БЕЛЕНЬКІ,
старшыня калгаса імя Сталіна, Грэбнёўскага сельсавета, Мгарскага раёна.

ЗАЛАТЫ ФОНД ЧАСЦІ

У Н-скай частцы (ваенны камісар тав. Барадзі) на адказную камандзіру палітычную работу вылучаны дзеячкі маладых талентаў кіраўнікоў з ліку камандзіраў і чырвонаармейцаў. Усе яны выдатныя работнікі апраўданы аказанне ім даверу.

Камасольца Лежнёў доўгі час быў мажорытска камандзірам. Зараз ён скончыў кароткатэрміновыя курсы маладых лейтэнантаў, каманду агнявым узводам. Аб якойці работні красамольца сведчаць такія паказальнікі.

На базой артылерыйскай стралябе, праведзенай у складаных умовах, пасля працяжнага пераходу, яго ўвод дабіўся адзіна «добра». Заданнасць у рабоце гарматных разлікаў была безапраўнай, не гледзячы на тое, што складалася яны з маладых байцоў. Камандзір гармат, наводчыкі і ўвесь склад узвода працяваў выконваць чотка з поўным веданнем справы.

На ўмёна брань пераходзіць, рубіць каліноч, кіраваў канём на ўсіх аларых байні і камандзіры ўвода не маюць роўных у падрыхтаванні. Высока палітычная падрыхтоўка байцоў.

Як выдатка баявой вучобы, бесперапынна растуца камандзіра, безастанка аддавае справе партыі, партыйна арганізацыя прымае тав. Лежнёва кандыдатам у члены партыі.

Камасольца Велю працуе намеснікам палітрукка Камандзір правядае адзіна адзіна аб ім, як аб першым намесніку, аўтарытэтных арганізатараў і кіраўнікоў.

Камасольца Смірнов зусім нядаўна быў наводчыкам гарматы. А зараз ён камандуе ён. Недаўна дзень, калі яго гармату па працу будзе прысвоена званне снайперскай гарматы.

На ўсіх участках работні смага вылучаны таварышы на справе даказвання вынарывальнасці залатых фонд часці. Напраўд палкі савецкіх патрыотаў, зольных па-большавіцку кіраваць дараўнай ім справай.

НОВЫ АТРАД МАЛАДЫХ СПЕЦЫЯЛІСТАў

266 эканамістаў-планавікоў, фінансістаў, спецыялістаў-тэарэтыкаў закончылі ў гэтым годзе Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі імя В. В. Куйбышава.

69 чалавек атрымалі дыплом першай ступені, з іх 16 чалавек рэкамандованы кафедрамі ў аспірантуру пры інстытуце. Большасць маладых спецыялістаў накіроўваецца на работу ў абласныя і раённыя цэнтры рэспублікі.

ПЕРАДАВІКІ СЕНАУБОРКІ

ПУХАВІЧЫ. У раёне разгорнута мазавае касьба. Натхнёныя білісцкай перамогай сталінскага блока камуністаў і беспартыйных на выбарах Вярхоўнага Савета БССР, калгаснікі перадавыя калгасу раёна ўжо заканчваюць сенаўборку.

Першымі па раёну па сенаўборцы ідуць калгасы Герольскага сельсавета. У калгасе «Польны» скопана ўжо 230 гектараў сенажаці. Не адстаюць і калгасы Блужскага сельсавета. Першае месца па касьбе ў сельсавеце займае калгас «Новы спічкі». Тут ужо скопана 140 гектараў сенажаці, што складае 70 проц. плана сенаўборкі. У сельгасарцелі «3-ці раллоўчы» скопана 100

ПІСТОРЫЯ З ВАПНАЙ

У Клімавічах, відаць, захавалі бліскучы чоткасоў ў справе ліквіданні вынікаў шкодніцтва ў коногадоўлі. Арыгінальная думка прышла ў галаву раённаму кіраўніку: узяць перад Ветэрынарным упраўленнем пытанне аб пасылцы ў раён «запалнаваных» 7.000 кілограмаў хлорыстай вапны.

Не гледзячы на тое, што на ст. Клімавічы яшчэ з лістапада ляжыць пад алімпічным небам больш 42 тысяч кілограмаў вапны, старшыня райвыканкома Тавіць, загадчык райземадзела Акебаў і старшы ветурач прасіць Наркмазем прыслаць вапну.

Атрымаўшы зважаны дакумент ад 6 студзеня, неадкладна кіраўнікі з Наркмазема расцэпрыліся і праз некалькі час даставілі на ст. Клімавічы 5 вагонаў вапны, а вярнуць на гэты яшчэ 6 вагонаў.

Раённыя кіраўнікі нават не патурбаваліся захаваць вапну, у выніку чаго шмат яе паласалася. Страты дасягнулі 4.000 рублёў. Устае законнае пытанне: што гэта — галавазбойна ці сістэма шкодніцтва? ЗРЭНГРОС, МІНАУ, НОВАКАУ, ГАРДЗІВІЧ.

УТРАЯ ПЕРАВЫКОНВАЮЦЬ НОРМЫ

ГЛУСК. Стаханавскае звычайна коўка ў складзе 9 чалавек сельгаспрадпрыемства арцелі «Ленінскі шлях», Сіманавіцкага сельсавета, 24 чэрвеня выкасіла натуральнай сенажаці 9,08 гектара (планны план 2,70 гектара), вынаўшы норму на 378 проц. За гэты дзень кожны калгаснік выпрацаваў больш чым па 5 працэнтам.

Ч. Л. ШПАРЭНКА,
старшыня калгаса «Ленінскі шлях».

ГЕРМАНСКАЯ ЭКСПАНСІЯ ў ПАЎДНЁВА-УСХОДНІЙ Еўропе

За апошнія 4 год выдаткі Германіі на ўзбраенні склалі больш 31 мільярд марак. У той час, як накарвананая кіраўнікі сучаснай Германіі — фабрыканы зброі Круцы і Цісены забраваў велізарныя прыбыткі, фашысцкія «фіюрэры» прапаноўваю прапоўны Германіі гарматы замест масла, мяса і хлеба. Германскія фашысты для выкашвання сваіх агрэсіўных намераў праводзяць шалёную гонку ўзбраенняў. Але ваенна-эканамічная база Германіі для таго роду гонкаў засталася вузкая, і Германія адчувае вострую патрэбу ў сыравіне і прадуктах для папаўнення ваенных запасав.

У сувязі з гэтым, у ваенных планах Германіі паўднёвы ўсход Еўропы мае пераважнае значэнне, як багацейшая крыніца сыравіны і як страцітыя плацдармы для новых фашысцкіх авантур.

Не пагарджаючы ніякімі сродкамі, аж да палітычнага шантажа, германскія фашысты праводзяць сваю падрыўную работу ў Венгрыі, Югаславіі, Румыніі, Балгарыі і Грэцыі. Імкнучыся ператварыць гэтыя краіны ў паслужных паступаючых сыравіны і харчу, яны працягваюць за ўсе паны іх палітычнага і эканамічнага жыцця.

За апошнія год Германія заняла пануючае становішча ў знешнім гандлі Венгрыі, Югаславіі, Румыніі, Балгарыі і Грэцыі.

У 1937 годзе Германія, параўнальна з 1936 годам, амаль у два разы павялічыла свае закупкі ў Румыніі. Калі ў 1936 годзе Германія ўвезла на 92.326 тыс. марак румынскай сыравіны, то ў 1937 годзе — на 179.507 тыс. марак.

Павялічыўся ў 1936 годзе і экспарт Германіі ў Румынію з 103.561 тыс. марак у 1935 годзе да 103.561 тыс. марак у 1937 годзе.

Асабліва значэнне для агрэсіўных планаў германскага фашызма мае румынская нафта, увоз якой у Германію штогод расце. У 1932 годзе Германія заваявала сёма месца ў экспорце румынскай нафты, а з 1936 года — першае, павялічыўшы ўвоз нафты з 296.702 тыс. марак у 1932 годзе да 1.678.777 тыс. марак у 1936 годзе.

Адначасова з гэтым адбываецца працягненне Германіі ў іншыя галіны гаспадаркі гэтых краін.

На румынскіх заводах «Малакса», прыступіўшы да вырабу выбуховых матэрыялаў, германскія фірмы з'яўляюцца адзінымі паступаючымі забараненага абсталявання. Германскія хімічныя кавары «Г. Фарбен Індустры» паступаюць румынскай тэкстыльнай прамысловасці 80 проц. усях фарбавальных матэрыялаў. У 1937 годзе паміж буйнейшым румынскім металургічным прадпрыемствам «Рыма» і германскім ашчыянерным таварыствам «Фарошгаль» было заключана пагадненне на паступаюча машынага абсталявання для сталеліцейнага завода «Хунядола», для жалезна-пракатнага завода і электрастанцыі. У 1934 годзе Германія стварыла ў Румыніі акцыянернае таварыства «Союз» для культурывання і вывазу соі за граніцу. Гэтым таварыствам прадстаўлена мажорытнае права на культураванне соі ў Румыніі. Таварыства ўтрымлівае патрылікі германскіх спецыялістаў, пад кіраваннем якіх у краіну прыкачваюць германскія эмсары і шпіённы атрады таварыства «Союз», германскі капітал

арганізаваў таварыства «Сіса» па культураванню цукровых буркоў і рад іншых таварыстваў.

У Югаславіі германскія заводы Кру па прымаюць удзел у будаўніцтве завода па вырабу зброі ў Зеніцы, у пабудове металургічнага камбіната ў Босніі. У Балгарыі, дзякуючы свайму выключнаму становішчу ў знешнім гандлі, Германія дзікуе свае паны, скапуваючы балгарскую сыравіну за баспанак. У Грэцыі германска-грэчаская кампанія набыла невялікія прастаў Лутракіс, размешчаны ля Карынфскага заліва, як бышчым для пабудовы на ім «кліматичнай станыцы», а ў сапраўднасці, як маркуючы, для стварэння там базы падводных лодак.

Ваенным аснашчэннем Грэцыі займаецца германская прамысловасць, якая навадзіла краіну пелым радам германскіх супрацоўнікаў.

Побач з эканамічным працягненнем, германскія фашысты разгортваюць у гэтых краінах інтэнсіўную палітычную дзейнасць, падкупляючы прэсу, увозячы фашысцкую літаратуру, засылаючы пад кіраваннем кавіваляжараў-турыстаў, артыстаў і ўсюкага роду спецыялістаў, сваіх агентаў для выдання фашысцкай прапаганды і шпіянажа, збору ўсюкага роду агентурных вестак і нярэдка падрыўных тэрарыстычных актаў супраць пазіўных фашызму асоб. Стварыўшы з немцаў, якія жывуць у краінах паўднёва-ўсходняй Еўропы, штурмавыя фашысцкія атрады, гітлераўска Германія адначасова аказвае вялікую матэрыяльную і «маральную» падтрымку розным фашысцкім партыям і арганізацыям. У Венгрыі герман-

скія фашысты ўтрымліваюць фашысцкія групы накіштат «скрэхчаных стрэл», «скрэхчаных коў» і т. д. Адна частка фашысцкіх эмсароў у Венгрыі мае задачу дзейнічаць у палітычных колах, выступаючы за адмену Канстытуцыі і парламента і ўстаўлення фашысцкай дыктатуры. Другая займаецца фашысцкай прапагандой дробна-буржуазнай моладзі. Трэцяя высоўвае дэмагягічныя лозунгі, спрабуючы выкарыстаць жаоратна венгерскага сялянства.

У Югаславіі нямецкія сяляне вярбуюцца фашысцкімі агентамі, нібы для пасылкі іх на сельгаснаглядчыя работы ў Германію, а фактычна яны там праходзяць спецыяльнае навучанне і з іх ствараецца фашысцкая агенатура. Арганізаваны ў Югаславіі «Німечні напільнальны саюз» атрымлівае дырэктыў ад германскіх фашыстаў. У Заграбе масовая група фашысцкай партыі пры падтрымцы гітлераўскага цэнтра выдае фашысцкі орган «Младо Хрвацка».

У Румыніі, апрача створанай фашысцкай партыі з нямецкай напільна-напільнай меншасці, гітлераўская Германія субсідувала румынскія фашысцкія партыі: жалезнагардаўцаў Кодрэану, наўдана прабаўшых зрабіць фашысцкі пераварот і напільна-хрысціянскую партыю Гогі і Кузы.

У Грэцыі германскія афіцыйнае агенатура «Дейчэ Нахрыхтэн бюро» (ДНБ) стала асноўнай крыніцай інфармацыі грэчаскіх газет. Тая-ж карціна наглядзецца і ў Балгарыі.

Гвалтоўна захват Аўстрыі германскімі войскамі ў планах «трэціх імперыі» з'яўляецца адным з этапав даўняй эканамічнай германскай фашызму ў краінах паўднёва-ўсходняй Еўропы.

З захватам Аўстрыі Германія атрымае агульную граніцу з Італіяй, Венгрыяй і Югаславіяй і павялічыла прагранічную лінію з Чэхаславакіяй з 900 да 1.400 кілометраў, з 3.000 кілометраў

ХТО КІРУЕ МУЗЫКАЛЬНЫМ ФРОНТАМ БССР

Перад савецкімі кампазітарамі БССР стаць сур'язная і адказная задача — даць творы, дастойныя сталінскай эпохі. Для ажыццяўлення гэтай задачы ад кампазітараў патрабуецца творчая актыўнасць, напружанае работа па павышэнню ідэйнага і мастацкага ўзроўня сваіх твораў. Даўно ўжо неабходна было абавіліць вопыт лепшых аўтараў, зрабіць яго здабыткам усіх кампазітараў, скарыстаць іх творчы ўдзельні і гэтым самым выйсці з таго неадназначнага становішча, у якім зараз знаходзіцца арганізацыя кампазітараў Савецкай Беларусі.

Цяперашняе кіраўніцтва арганізацыі, якое паказала сабе непрацаздольным, ні ў якім меры не зможа справіцца з гэтай задачай.

Лішч ў чэрвені 1937 г. пленум кампазітараў БССР выбраў арганізацыйны Апошні павінен быў выпрацаваць статут будучага саюза і аформіць праз адпаведныя дзяржаўныя органы яго арганізацыю. Прайшоў больш года, а арганізацыйнае праблемаў прыступіць да гэтай асноўнай сваёй работы. Мы не памятаем ужо калі ў нас быў сход. Яго склікаць ніхто не турбуецца.

Да апошняга часу фактычнае кіраўніцтва арганізацыі знаходзіцца ў руках аднаго аднаго сакратара тав. Любана. Як ён «кіраваў», можна бачыць з таго факта, што знаёмы і яго арганізацыя было амаль немагчыма. Калі-ж ён часам і паўдзяўся, то карысці ніякай не прыносіў і творчы пытанні не вырашаў. У тав. Любана «не хопала часу» не толькі на выпрацоўку статута і работу па арганізацыі саюза, але нават на падпісанне пратэколаў пасаджэння арганізацыі. Затое ў яго знайшся час безгаспадарча або проста незаконна выдаткоўваць сродкі арганізацыі.

У маі бягучага года тав. Любан быў прызначаны начальнікам абласнога ўпраўлення па справах мастацтваў. Лічачы, што ён не зможа сумясоціць дзве пасады, сабраў арганізацыйны атрад самага Любана прысутнічаў яшчэ адзін член арганізацыі (з імя) і там заявіў аб адмаўленні ад пасады аднаго сакратара. Тут-жа быў «выбраны» новы адзін сакратар, кандыдат арганізацыі тав. Падкравіў. Ніжэй справаздачы аб прааробленай рабоце тав. Любана не зрабіў. І не даўна. Уся работа арганізацыі з'яўляецца да таго, што была праведзена кантрактацыя на тав. да ХХ гадавіны Кастрычніка і рэдакцыя кампазітарам тэксты, стачка прысвечанае выбарам у Вярхоўны Совет БССР, а гэтым прысвечанае выбарам у Вярхоўны Совет БССР. Напісаны на гэты тэмытэ песні былі разгледжаны на спецыяльным пасаджэння арганізацыі і частка іх была дазволена да друку, а частка толькі да выканання. На гэтым закончылася ўся творчая работа, праведзеная арганізацыяй.

Такія падзеі ў музычным жыцці

Беларусі, як напісанне кампазітарамі тав. Вагатыроў і Ціцюцін двух опер, а тав. Крошнерам — балета, прайшлі міма арганізацыі. Ні праслухоўванне, ні абмеркаванне гэтых, як і наогул буйных твораў кампазітараў, у арганізацыі не праводзілася і не праводзіцца.

Уся творчая дзейнасць у кампазітараў ідзе самацёкам і паміма арганізацыі. Не даўна, што пры гэтым кожны кампазітар сам неапрадана займаецца распаўсюджваннем сваіх твораў. Справа-ж распаўсюджвання твораў праз дружы зусім сарвана.

Да ўсяго сказанага трэба дадаць, што групавыя сродкі кампазітараў, аб якой ужо так многа гаварылі, даўна не выкарыстана і працягвае разлацаць творчую арганізацыю, маючы ўсе даяны к таму, каб стаць у адзін рад з асабымі кампазітарамі іншых брацкіх рэспублік.

Наша арганізацыя ў тым выглядзе, у якім яна знаходзіцца зараз, — бязматэрыяльна нараст на чале беларускай музыкі, які каштуе пры гэтым не мала дзяржаўных сродкаў.

Кіраўніцтва па справах мастацтваў пры СНК БССР упарта не ваўжае, у якім становішчы знаходзіцца арганізацыя і не цікавіцца ні творчай жыццём арганізацыі, ні пастаючай ідэйна-палітычнай і мастацка-творчай работы сярод кампазітараў.

Поўны адрыв ад кіраўніцтва музычна-творчым фронтам БССР характарызуе стыл работы кіраўніцтва і яго кіраўніка тав. Палапейкі.

Кампазітары Беларусі хочунь ведаць, калі тав. Палапейка возьмецца за выгананне рашэнняў нашай партыі аб ліквідацыі астаўшых шкодніцтва ў Беларускай мастацкай і, у прыватнасці, на музычным фронце. Яны хочунь ведаць, хто кіруе гэтым адказным участкам.

Неабходна зараз-жа прыступіць да стварэння саюза савецкіх кампазітараў БССР — арганізацыі, якая згуртавала-б беларускіх кампазітараў і дала-б ім магчымасць рэалізацыі і красна адлюстравань увесь гераізм нашага народа, уся чароўнасць нашай падуўнай рэчаіснасці.

Для ажыццяўлення далейшага развіцця Беларускай музычнай культуры неабходна, каб кіраўніцтва па справах мастацтваў пры СНК БССР, партыйны і савецкі арганізацыі праявілі больш увагі і клопату да саюза кампазітараў і яго членаў. Неабходна зразумець, што пытанне росту нашых кампазітараў ёсць не прыватная справа саміх кампазітараў, а справа далейшага росту і росквіту Беларускай нацыянальнай культуры, справа вялікай палітычнай важнасці і значэння. Аб гэтым мы і ставім пытанне.

Дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР кампазітары: А. БАГАТЫРОў, А. ТУРАНКОў, Н. АЛАДАУ.

ПАДРЫХОўКА ДА ПРЫЗЫВУ ў Чырвоную Армію

Беларуская сталіца дзейна рыхтуецца да накіроўваючага прызыва ў Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію і Чырвоны Флот. Молалы 1917-1918 гг. нараджэння з непаўпеннем чакае таго дня, калі яна стане на гаравыя пост абароны савецкіх рубяжоў.

Сярод прызыўнікоў гэтага года — значны працант камасольцаў, многі з іх былі актыўнымі агітатарамі і ўдзельнікам у падрыхтоўцы і правядзенні выбараў у Вярхоўны Совет БССР і БССР. Молалы фабрык і заводаў Менска спабраўчае за дастойна сустрэць дзяўчыны Разгортваецца работа па падрыхтоўцы значыстаў ППА, ППКА, варшавіцкага прамыслова-будаўнічага тэста з маладых рабочых-будаўнікоў рыхтуецца 100 значыстаў ППА. Заняткі праходзяць штодзённа. У выхадныя дні прызыўнікі-будаўнікі выяжджаюць у

Ждановічы для здачы норм па плаванню. На стэжакбудаўнічым заводзе імя Кірава працуе гурток варшавіцка-скіх стралоў. Прызыўнікі абутовай фабрыкі імя Кагановіча выехалі ў лагеры, дзе будуць здаваць нормы па абаронных значкі. У пачатку жніўня ў Менску адбудзецца традыцыйная гарадская спартакіада прызыўнікоў.

Чырвоная Армія атрымае пісьменнае палупаненне. Сярод прызыўнікоў поўнасоў ліквідавана нешчыменнасць. Ілае ўмоўнае работа па ліквідацыі малашчыменнасці. Гэтым днём адбудзецца чарговы выпуск школы малашчыменнасці.

У падрыхтоўку да прызыву актыўна ўключаюцца депутаты гарадскога савета. Члены абароннай секцыі савета прымаюць на дапрадыместваў для правядзення палітыка-масавых работы сярод моладзі.

Агульнае прапагу граніч Чэхаславакіі

Германскія фашысты, стаўшы гаспадаром Аўстрыі, рэзка парваў усе эканамічныя сувязі апашняй з іншымі дзяржавамі. Адчуваўся страта нанесена Чэхаславакія, якая займала адно з першых месцаў у ўсім знешнім гандлі Аўстрыі. Перарваны эканамічныя адносіны, доўгі час іонаваўшыя паміж аўстрыйскімі і чэхаславакіі банкамі, паміж тэкстыльнай прамысловасцю гэтых дзяржаў, паміж прадпрыемствамі «Остэрвайсэ» і «Віткоўны». Югаславія можа поўнасоў страціць ясны рынак у Германіі, куды яна ўвезла 54 проц. усяго ляснога экспарту. Цяпер югаслаўскі лес будзе заменен аўстрыйскім.

З захватам Аўстрыі Германія павялічыла свой уплыў у югаслаўскай эканаміку, прыбраўшы да рук аўстрыйскі капітал у Югаславіі. Да Германіі перайшоў 420,8 млн. дыйнараў, належачы Аўстрыі, гэтым самым германскі фашызм з 14 месца па ўдзелу замежнага капітала ў Югаславіі пераходзіць на сёма месца. Гэтыя грошы ўладзены ў невялікую колькасць югаслаўскіх прадпрыемстваў, але маючы вялікае значэнне для краіны. Аўстрыя адрыла вялікую ролю ў знешнім гандлі Румыніі, займаючы другое месца ў экспорце румынскіх прадуктаў. Страта аўстрыйскага рынку для краіны паўднёва-ўсходняй Еўропы пры значных затрудахнах у збыце сваёй прадукцыі на замежных рынках азначае для гэтых краін павелічэнне залежнасці ад Германіі.

З заняццем Аўстрыі ўзмацняюцца пазіцыі Германіі на Дунаі — воднай артары, маючай вялікае эканамічнае і стратэгічнае значэнне. Аўстрыя мела адзін з лепшых гандлёвых флотуў на Дунаі, які ўступаву па танажу толькі Югаславіі. Перавозка тавараў ад Вены да вусця Дуная праводзілася амаль

выключна суднамі, плаваўшымі па аўстрыйскім сіягам. З аб'яднаннем аўстрыйскага флота з гандлёвым флотам Германіі апашня пераўходзіць ў нокалькі разоў гандлёвы флот дунайскіх дзяржаў, у тым ліку і югаслаўскі. Адначасова кіраўнікі фашысцкай Германіі ствараюць на Дунаі ваенны флот.

Захапіўшы Аўстрыю, гітлераўская Германія ўзмацняе сваё панікненне да Адрыятычнага мора. Невыпадкова ў Югаславіі германскія фашысты скапуваюць уладжы дарогі Вена—Трыест праз Марыборк зямлі і буліны. За зямельныя кнігах за апошнія два годы германскія агенты ў раёне Марыборк купілі 245 гапапарак. У суседнім з Марыборам раёне ў 1937 г. з 62 уласнікаў 41 былі немцы, якія ўладалі 57 проц. усяй зямлі гэтага раёна.

Экспансія германскага фашызма ў паўднёва-ўсходняй Еўропе абстрактна герман-італьянскай супрацьнасіці. Аляк, Італія, аслаблена ваеннымі авантурамі ў Абісініі і Іспаніі, не можа процістаяць германскай агрэсіі. Разгортванне агрэсіі фашысцкай Германіі ў цэнтры і па паўднёвым усходзе Еўропы рэзка пагаршае міжнародную абстаноўку і стварае непапрадну пагрозу новай сусветнай вайны.

Работы влос і сялянства Югаславіі, Румыніі, Балгарыі і Грэцыі, разумеючы, што фашызм яе ім годад і ваіну, актыўна змагаюцца супраць эканамічнай фашысцкай Германіі, супраць фашызма ўнутры краіны. У Югаславіі пачынаюцца аб'ядналі аўтарытэты дэмакратыі. У гарадах і сёлах Румыніі ствараюцца камітэты дэмакратычнага фронту, якія ўплываюць у барацьбу супраць фашызма ўсе дэмакратычныя арганізацыі і працоўныя Румыніі. У Балгарыі і Грэцыі прычына руху за аб'яднанне ўсіх прыхільнікаў дэмакратыі і міру супраць фашызма і ваіны.

С. НІКАЛАЕУ.

ПАВЕДАМЛЕННЕ ПАЛІТБЮРО ЦК ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТЫІ

ПАРЫЖ, 1 ліпеня. (БЕЛТА). Учора адбылося пасяджэнне Палітбюро ЦК французскай камуністычнай партыі. У паведамленні аб гэтым пасяджэнні, перададзеным для друку, гаворыцца, што Палітбюро ў сваёй рэзалюцыі выказавае энергічны пратэст супраць апошняга ўрада ўрада. Яно таксама адзначае, што прынятыя ўрадам фінансавыя меры не толькі павялічваюць пагрозу стабільнасці франка, але, у сувязі з павеліччэннем мытных пошлін, падаткаў на гаручае і іншым радам косвенных падаткаў, павялічваюць цяжары на народныя масы і павялічваюць пэн на прадметы першага неабходнасці.

Палітбюро падкрэслівае, што ўсе гэтыя меры не прыносяць ніякага супрацьстаяння праграме народнага фронту, з'яўляюцца

вынікам рэзультатаў палітычнай калітэліцыі перад націскам фінансавай алігархія і падтрымліваючы яе палітычныя групіроўкі. Вырашана прадаўжаць кампанію за павеліччэнне дапамогі бестрашчывым. У рэзалюцыі пры гэтым адзначаецца, што, па прапанове камуністычнай групы, палата дэпутатаў выразіла прынцыпальную згоду на гэтыя меры. Далей вырашана ўмацаваць кампанію за адкрыццё граніцы з тэрыторыяй, занятай мясціцамі.

Дэпутатам-камуністам, уваходзячым у камісію сацыяльнага забеспячэння, даручана прыняць усе неабходныя меры, каб паскорыць разгляд законапраекта аб пенсіях для прэстаральных працоўных.

КАНЦЭНТРАЦЫЯ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК НА ЧЭХАСЛАВАЦКАЙ ГРАНІЦЫ

ПРАГА, 2 ліпеня. (БЕЛТА). Антыфашысцкая газета «Нойер форверт» паведамляе, што ў розных раёнах Германіі, асабліва ў прылеглых да чэхаславацкай граніцы, прадаўжаецца канцэнтрацыя войскаў і правядзення бесперапынных тактычных вучэнняў і маневраў. У раён Усходняй Саксоніі за апошнія 2 тыдні прыбылі браняваныя часткі з 25 цяжкімі танкамі, палкі цяжкіх артылерый (5 тысяч чал.), бомба-мётчыкі (1.000 чалавек) і часткі сувязі (2.000 чалавек). Апрача таго, у раён

гароду Нейгамера, Лоос і Ларэнцдорф сканцэнтраваны часткі ваенна-ваздушных фашысцкіх арганізацый — ахранныя атрады (3.000 чалавек), фашысцкі «батальён смерці» з Вольфара (500 чалавек), атрад альяністаў (500 чалавек). Усе прыбыўшыя часткі — у пэўным баявым снаражэнні, з кулямёткамі, лёгкімі танкамі і бомбаёбамі. У гэтым жа раёне сканцэнтраваны буйныя авіяцыйныя злучэнні ў складзе 81 ваеннага самалёта сістэмы «Юнкерс» і «Мессершміт».

ПОЛЬСКА-ГЕРМАНСКИЯ АДНОСІНЫ

ПАРЫЖ, 2 ліпеня. (БЕЛТА). Газета «Эвр» публікуе артыкул вядомага амерыканскага журналіста Ніколерыя Гітлера, разглядаючы праблемы перамоваў аб адносінах Польшчы і Францыі. Ніколерыя Гітлер, аўтар перамоваў аб адносінах Польшчы і Францыі, лічыць, як вядома, у далучэнні Данцыга да Германіі рэванш за паражэнне ў чэхаславацкім пачыненні. У дыпламатычных колах мяркуюць, што падобная спроба маршма. З усіх магчымых канфіліктаў, якія могуць быць выкліканы палітычнай гітлераўскай экспансіяй, апошні Данцыга быў б найменш небяспечнай, хая магчымасць ваіны і тут канчаткова не выключана. Гэту думку падзярае перш за ўсё тая факт, у якой выніку Польшча, інтарэсы якой былі-б асабліва загражаны далучэннем Данцыга да Германіі.

Польска-германскія адносіны ў апошні час усё больш напружаны і ў той жа час з'яўляюцца вельмі складанымі. Гэтыя адносіны ў апошні час усё больш напружаны і ў той жа час з'яўляюцца вельмі складанымі. Гэтыя адносіны ў апошні час усё больш напружаны і ў той жа час з'яўляюцца вельмі складанымі.

ВАРШАВА, 2 ліпеня. (БЕЛТА). Сярод польскага народа ўсё больш і больш расце незадавальненне германіфікацыяй і антычэхаславацкім курсам знешняй палітыкі міністра замежных спраў Бека.

Як ужо паведамлялася, з'езд саюза гарнякоў, які праходзіў у Дамброўскім басейне, прыняў рэзалюцыю пратэста супраць актывізацыі гітлераўскай прапаганды ў Польшчы. У рэзалюцыі падкрэслена палітыка палітыкі ў адносінах да Германіі і прынятыя рэзалюцыі ў адносінах да актывізацыі гітлераўскай прапаганды ў Польшчы.

З'езд, гаворыцца ў рэзалюцыі, — пратэсту супраць антычэхаславацкай прапаганды польскага радыё, урадавага друку і розных саюзнаўчых, падтрымліваючых, такім чынам, захватніцкіх планаў Гітлера ў адносінах Чэхаславакіі. «Траба быць сляпым, — заяўляюць гарнякі, — каб не бачыць ні вразумець таго, што зазварт Чэхаславакія стварае прамую пагрозу нападку Германіі на Польшчу».

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У Цэнтральнай частцы правінцыі Шаньдун атрад кітайскіх войскаў атакаваў японскіх бронемашынаў, перарваўшых саідат. У часе жорсткай схваткі было забіта 40 японскіх салдат. Другі кітайскі атрад атакаваў гарод Ужоу (паўднёвая частка правінцыі Шаньдун). На вуліцах горада адбыўся штыкавы бой. Японцы панеслі вялікія страты. Кітайцы падпалілі некалькі японскіх ваенных складаў.

Па паведамленнях замежных карэспандэнтаў, 2 ліпеня 9 японскіх самалётаў бамбардыравалі Сявтоу (правінцыя Гуандун). Бамбардыроўка прадаўжалася паўтары гадзіны. У рэзультат бамбардыроўкі сярэд мірнага насельніцтва ёсць вялікая колькасць афяр. Сярод забітых і параненых многа жанчын і дзяцей. Бамбардыроўкай зруйнавана таксама шмат дамоў.



Добра і весела праводзяць свой час школьнікі калгаса «Пяцігодка за чатыры годлы» в. Чэскага раёна. НА ЗДЫМКУ: дасці калгасішчы ловаць рыбу ў вадзянай саванцы. Фото Пачынава (СФ).

ГОРАД НА „ПАГРАЖАЮЧЫМ“ СТАНОВІШЧЫ

Поч на 3 ліпеня. Штаб менскай супроцьпаветранай абароны атрымаў аператыўную зводку.

— На горад ідуць самалёты «спраціўніка».

— Горад на «пагражаючым» становішчы.

Гэтыя словы, паўтараемыя сотнямі магчымых рупараў, прымуцілі сталіцу рэспублікі настаўнікаў, падтрымлівалі абарону супроцьпаветранай абароны для адбору «спраціўніка». Каманды ПНХА былі прызначаны ў баявую гатунасць. 47 груп самаабароны з хатніх гаспадарчых занятых пасты каля ахоўваемых аб'ектаў.

над вуліцай Варашылава, раскідваючы бомбы.

Масты праз раку былі разбураны. У некалькіх месцах было паніжана палатно чыгуны. «Услыхнулі» пажары. Аднак свечасвая разведка ачагоў паражэння і аператыўнае кіраванне работ аднаўлення і дэзавацыйных работ з боку раённых штабаў ПНХА дэвалілі таксама быстра ліквідавалі вынікі налёту. Дасягала правалі дэзавацыйныя каманды. У раёне таварнай станцыі быў зваротан участак плошчай у 50 тыс. квадратных метраў. Гэтае паражэнне было ліквідавана менш чым за гадзіну.

... У 19 гадзін зноў пад прыкрыццём нізка слаліхнуў наваліччых хмар адзіночным самалётам «спраціўніка», разбомбленага на подступах да горада, ўдалося прарвацца і прычыніць нязначную шкоду. Самалёты «спраціўніка» вымушаны былі паліці за заслоны хмар, каб уратавацца ад трагнага агню зенітнай артылерыі.

Супроцьпаветраная абарона сталіцы атлае баявы экзамен. Вынікі першага дня баі гавораць аб гатунасці абароны Менска даць знішчальны адпор ворагу.

Нельга не адзначыць недахоп вучэнняў. Па-першае, няцятка працуе міліцыя. Многія не работнікі паруюць правільна паводзіць пасля сігналу «паветраныя трыбога», у рэжым выпадках яны надзяваюць працівагані. Па-другое, вельмі многа легкавых машын маюць дазвол на права праезду пасля сігналу «трыбога». Колькасць прапуску не толькі можна, але абавязкова патрабіна скараціць. Горсовет вольмі шчодро выдла прапускі.

Сярод прарвацца да горада сэрвозастапы ПНХА была паўторана «спраціўніка» днём.

Да трох гадзін дня над горадам выслілі пёмыя навальніччых хмары. Карыстаючыся імі, які прыкрыццём, бамбардыроўшчыкі «спраціўніка» правалілі да горада. Сэрвозастапу знятую шкоду ад зенітнага агню і смелых атак знішчальнікаў абароны, паветраныя караблі «нападаўшых» працесліся над раёнам таварнай станцыі і

НА ГАРАДСКІЯ ТЭМЫ

ЧАМУ ў МЕНСКУ НЯМА ГУРКОЎ?

Мы абшлі некалькі плодагароднінх магазінаў г. Менска і ні ў адным не было гуркоў. Кожны дзень у магазінах можна чуць адзін і той-жа адказ: гуркоў няма.

Чаму-ж у Менску няма гуркоў? З такім пытаннем мы звярнуліся ў гарадскі гандлёвы аддзел. Аднак, адказаў не атрымалі. Па плану на 1 ліпеня ў магазіны горада павінна было быць завезена 50 тон ранніх гуркоў і парніковых гуркоў. Завезена толькі... 6 тон.

Гандаль гароднінай у горадзе застаўся з рук вон дранна. У большасці плодагароднінх магазінаў у недастатковай колькасці і іншая ранняя гародніна. Блюда, прыгатаваныя са све-

жай гароднінай, у сталовых — радкасьць. Кі 1 ліпеня плодагароднінныя магазіны горада павінны былі атрымаць для продажу 262 тон рознай гародніны. На 20 чэрвеня было завезена ўсяго 70 тон. Да 1 жніўня Менск павінен атрымаць па плану 1274 тон рознай гародніны, у тым ліку: цыбулі — 81 тон, радыскі — 99 тон, гуркоў — 407 тон, салаты — 403 тон, памідоры — 20 тон, капуста — 346 тон і т. д. Але, як вядома, і гэты план не будзе выкананы з-за агіднай работы гандлёвых арганізацый, якія зрываюць дастаўку гародніны ў магазіны.

РАБОЧЫЯ СВІНСОЎГАСАЎ НА КУРОРТАХ ПОЎДНЯ

Добра ў гэтым годзе праводзяць свой адпачынак рабочыя свінсоўгасаў БССР. На курорце ў Буйнавічах ўжо адпачываюць конюх соўгаса «Ціма-нава», Кімавіцкага раёна, Іван Якаў-леніч Лаўрыненка, а ў Кіславодску — стыханавец палыводчай брыгады соўгаса імя Дзержынскага, Копыльскага раёна, Аляксандр Кавалеўскі. На курорце Крыма і Каўказа ўжо адпачывалі 7 рабочых, у санаторыі «Сасноўка» — 17 чалавек і ў рэспубліканскіх дамах адпачынку — 131 чалавек. Да канца года на курорты Саюза будзе яшчэ пасланы 8 рабочых, у санаторыі — 8 і ў дамы адпачынку — 64.

КІНОФІЛЬМ „11 ЛІПЕНЯ“

У дні святкавання XVIII гадавіны вызвалення Беларусі ад беларускага накіравана БССР будзе дэманстравана лепшыя савецкія фільмы. Днямі паступілі на экраны новыя гуквы мастацкі фільм «11 ліпеня», вытвораны кіностудыі «Савецкая Беларусь». Фільм пабудаван на матэрыялах гераічнай барацьбы беларускага народа і Чырвонай Арміі з беларускімі. Для кіноперасоак рэспублікі вытоўчана спецыяльнай сеткавай газеты і кіножурналу на тэму: поспехі сацыялістычнага будаўніцтва Савецкай Беларусі, дасягнутыя лад кіраваннем партыі большасцю і вількага Сталіна.

3.000 настаўнікаў-завочнікаў на заліковых сесіях

У Менску пры педагогічных інстытутах і вучылішчах пачаліся заліковыя сесіі настаўнікаў-завочнікаў. З 8 раёнаў рэспублікі, з аддаленых пунктаў Палесся ў горад з'ехаліся на сесіі больш 3.000 настаўнікаў, якія атрымліваюць званне сярэдняю і вышэйшую педагогічную адукацыю.

ЗЛАЧЫНЦЫ З РЭСТАРАНА ФАБРЫКІ-КУХНІ

Працоўны касрам рэстарана фабрыкі-кухні, Цаер Х. М. дагаварылася з кантроль фабрыкі-кухні Гуановай Т. Д. аб наладжванні розных злачынчых махінацый з талонамі. Невольны час, карыстаючыся тым, што рука касара апарата робіць некалькі абаротаў, Цаер, пры выбіванні талона двойчы прарывае рукачку. Такім чынам, на адну і тую-ж суму адбіваецца два талончыкі, з якіх адзін яна прысваівае і пасля перапрадавае. Аднак, адміністратар, з'яўляючыся, што касар апарат робіць два абароты — спраўдзіла яно. Але з'яўляючыся, які ў той час яшчэ не былі запалены, не спыніліся на гэтым. Яны пачалі шукаць іншых шляхоў для пакрыцця дзяржаўных грошай. Гуанова прарвала кантроль і забрала талон ад афіцыйнага. Яна частку і перадала Цаер, апошняя перапрадала іх, прысваіваючы грошы.

АГІТАУТАМАБІЛЬ НА ДАРОЖНЫМ БУДАЎНІЦТВЕ

Для культурнага абслугоўвання рабочых на дарожным будаўніцтве Беларускай рэспубліканскай камітэт прафсаюза шасенных рабочых абсталяваў агітаўтамабіль. На ім ёсць гуквое кіно і бібліятэка. У месцах астановаў агітаўтамабіля спецыяльна бяседныя бузды праводзяць з рабочымі гутаркі аб выніках выбараў у Вярхоўны Совет, па міжнародных пытаннях і бягучай палітыцы.

ТАКІМ ЖЫЦЦЫМІ МАХІНАЦЫЯ

Такім жывымі махінацыя іх паселі раскрасці каля 10 тысяч рублёў. Злачынцы Цаер і Гуанова Галоўным упраўленнем міліцыі арыштаваны. Справа аб іх следствам заканчваецца і перадаецца суду для прызначэння да крымінальнай аднаснаці.

ЛОДАЧНЫ ПЕРАХОД ГЛУСК — МАЗЫР

У гонар 18-годдзя вызвалення БССР ад беларускіх акупантаў 10 настаўнікаў Палескай вобласці арганізуюць лодачны пераход Глуск — Мазыр па раце Пліч-Прыпяцкі адлегласцю ў 250 кілометраў. Фініш прыўравацца да 11 ліпеня. У шляху ўдзельнікі пераходу зробіць астановаўкі ў 28 населеных пунктах, дзе правядуць даклады і гутаркі аб 18-годдзі вызвалення БССР ад беларускіх акупантаў, аб выніках выбараў у Вярхоўны Совет БССР, аб значэнні пазыкі трэцяй пяцігодкі і інш.

НАМ, АДНАНАГО РЭДАКТАРА І. М. ФЕНЕГІМ.

Advertisement for technical courses and books. Includes text: 'ПОЛІАЦІКІ ЯЛІНЫ ТЭХНІКУМ', 'АСЕННІ ПРЫЁМ студэнтаў', 'УВАГА! Для выгяду гаспадары Дзяржпрадкам адрэктара гарадскага кас на вадзянай Даме Урада. Каса адкрата штогодна з 12 да 18 г. веч.

Advertisement for medical equipment. Title: 'Вниманию лечебных учреждений'. Text: 'Требуйте в местных аптекоуправлениях следующие медицинские изделия: 1. Зубопробирная установка, состоящая из электродвигательного с ножным редуктором, рукояток и 3 включенных ламп, стоящая для инструментов, аппаратов для съёмки и отсыпания слепков, соединяющаяся с водопроводом и канализацией, ценой 4800 руб.

Advertisement for the Belarusian State Medical Institute. Title: 'ПРАВІЛЫ ПРЫЁМУ ў БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАВНЫ МЕДЫЦЫНСКІ ІНСТЫТУТ'. Text: 'У Беларускай дзяржаўнай медыцынскай інстытуце прымаюцца грамадзянскія студэнты Беларускай вобласці ўзрастаю ад 17 да 35 год, маючыя спецыяльна адрэдкавана адукацыю (дзевяцігодка, рабачы, тэхнікум) або атрымліваючы адукацыю аб спецыяльнай сярэдняй школы ў парадку вяртання.